

Чырвоная Зьмена

№ 73 (1040) | СУБОТА, 29-га сакавіна 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА "А.
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАЊНЯ Х.

Конт асобнага №—2 1/2

За большавіцкае будаўніцтва

У гэтым годзе на капітальнае будаўніцтва Беларусі будзе выдана звыш 52 мільёнаў рублёў.

Звыш 52 мільёнаў рублёў будзе патрачана на пабудову новых заводаў, фабрык, дамоў-комун і інш. У гэтых умовах пытаньне сваячасовай падрыхтоўкі і паспяховага правядзеньня будаўнічага сезону набывае асабліва важнае значэньне.

У гэтым годзе мы стаім перад пагрозай недахопу кваліфікаваных кадраў. Маючыся колькасць рабочых ня зможа забяспечыць патрэбнасць будаўніцтва.

З вясак у шэрагі будаўнікоў уваб'ецца вялікая колькасць сезоннікаў, сезоннай моладзі. Гэта маса патрабуе добрай пастаноўкі політ-выхаваўчай працы. На гэту працу неабходна будзе мобілізаваць усю ўвагу комсамольскай арганізацыі.

Маючыся ў нас матар'ялы сведчаць аб тым, што яшчэ ня ўсе комсамольскія ячэйкі ў належнай меры разгарнулі сваю працу па мобілізацыі мас на справу падрыхтоўкі да будаўнічага сезону.

Цягальным заводам не хапае рабочай сілы. У той-жа час працоўная моладзь і комсамольцы ня

ідучы на працу ў цягальныя заводы. Ёсць небяспэка, што гэтыя заводы ня здолеюць выканаць плянавых заданьняў.

Пабудовы Белдзяржбуду, Белжылсаюзу і інш. яшчэ не забяспечаны патрэбным матар'ялам, прэжэ і вытворчымі плянамі. Ударныя бригады не атрымліваюць патрэбнай дапамогі і кіраўніцтва.

У гэты час некаторыя арганізацыі гатуюцца ва ўласным саку, займаюцца сваімі вузкімі пытаньнямі і не ўдзяляюць неабходнай увагі справе вытворчасці, будаўніцтва.

З пачаткам будаўнічага сезону перад нашай комсамольскай арганізацыяй паўстаюць вялікія задачы; узяць грамадзкую думку навакол пытаньняў барацьбы з ілжэ ўдарніцтвам і шкодніцтвам, стварыць бригады для арганізацыі налётаў на трэсты, канторы, прозектныя бюро з тым, каб уся прозекты і разьлікі былі сваячасова скончаны.

Мобілізаваць лепшых вытрыманых комсамольцаў на працу ў цягальныя заводы, ахапіць усю моладзь ударніцкім рухам —

галоўная задача дня. Паспяховае выкананьне гэтых задач — будзе экзаменам здольнасці нашай арганізацыі канкрэтна праводзіць у жыццё генэральную лінію нашай партыі.

Вось чаму, выкрываючы недахопы і санлівасць у працы па падрыхтоўцы да сезону, нашай арганізацыі неабходна будзе мобілізаваць усе сілы на арганізацыю мас, на барацьбу з дробна-буржуазнымі, вясковымі настроямі, рвацтвам, шкодніцтвам, барацьбы за паспяховае разгортванне сацыялістычнага саборніцтва і ударніцкага руху.

У гэтым будаўнічым сезоне ніводная капейка не павінна быць згублена, ніводны цык і ніводная цэгла не павінны быць не на сваім месцы.

У гэтым будаўнічым сезоне не павінна быць ніводнага рабочага, ніводнага маладога будаўніка, паза шэрагамі ўдарных бригад.

Толькі пры актыўным удзеле мас, пры правільным скарыстаньні сіл задачы, пастаўленыя перад большавіцкім будаўніцтвам, будуць выкананы.



НА ЗДЫМ'У: Арышт комуністыч
ных іравадыроў.

Жорсткія клясавыя баі ў Кітаі У правінцыі Цзянсі 400 удзельнікаў комуністычнага атраду растрэляны

Савецкая ўлада ў Лунай

ШАНХАЙ, 27. У сувязі з узмацненнем дзейнасці комуністычых у раёне Уху (правінцыя Аньхуэй) горад і ваколічныя ёскі вартуоца войскам і паліцыяй.

"Шын-Бао" паведамляе, што ў раёне Лунай у заходняй частцы Фудзянскай правінцыі заснаваўся савецкі ўрэд, старшыкёю якога абран Дэн-Цзэ-У. У раён пасланы вялікія вайсковыя сілы для прыдушэньня комуністычнага руху.

Ня глядзячы на белы тэрор азьвярзлых кітайскіх катаў рэволюцыйна-паўстанцкі рух пролетарскіх мас разрастаецца

ШАНХАЙ, 27. Газэты паведамляюць, што моцны атрад комуністычых з'явіўся ў правінцыі Цзянсі. Атрад пераваў усялякую сувязь аднаго раёну правінцыі з усім светам. Аднак, прыбушыя буйныя сілы ўрадавых войск абкружылі атрад і чатырыста ўдзельнікаў комуністычнага атраду растрэлялі, 800 захоплены ў палон.

Сяляне пад кіраўніцтвам комуністычых уступілі ў горад Чжасян (у 40 мілья ад Нанкіну ў правінцыі Аньхуэй). Атрадамі заняты паліцэйскія вучасткі і захоплены ўсе муніцыпальныя памяшканьні.

У раёне Мэнчжэн (на мяжы паміж Гуандунем і Фуцзянгам), які знаходзіцца пад моцным уплывам комуністычых, адбыліся жорсткія баі паміж атрадамі мясцовай Чырвонай Арміі і прыбушымі ўрадавымі войскамі. На гары Тайюалін урадавыя войскі выкрылі штаб мясцовага савецкага ўраду, розныя савецкія ўстановы, школы і інш. Усё гэта ўрадавымі войскамі разбурана і спалена. Арыштавана 60 комуністычых. Астаннія комуністы часткаю растрэляны, часткаю паспелі схаватца.

Газэта "Лунг Пост" паведамляе, што ў бойках пры Тайюаліне ўдзельнічала тры тысячы салдат кітайскай Чырвонай Арміі і 2 тысячы салдат урадавых войск.

Бурная забастоўка чыгуначнікаў у Індыі

СТАМБУЛ, 28.—Згодна тэлеграфным паведамленьням з Дэлі (Індыя), забастоўка на вялікай індыйскай паўвостравы чыгуначнай працягваецца з вялікім удзімам, ня глядзячы на хлабавыя запыны буржуазнага друку аб тым, што апацыя нанчатківа прасілася. Бастроу 30 тысяч чалавек.

Дымавая занавеска, за якой падрыхтоўваецца ўзброены паход на СССР.



Фэльетон

Скрозь сінія акуляры

Неадменны чалавек Іван Іванавіч у Беларускам Дзяржаўным Выдавецтве.

У яго свой кабінэт, вызначаны гадзіны прыёму, для кожнае спецыяльнасці дні асобныя. Самая што ні ёсць акуратнасць!

Дык вось у адзін з дзён 1928 году перакладчыку з чужаземных моў Юрыю Зямелю ў кабінэце Івана Іванавіча казалі так:

— Рабіце Юры Эрнэставіч працу, чым скараэй. Ляпей вам, ляпей і нам. Вам за працу—грошы, а нам у друк—твор.

Зрабілі ўмову. Юры Эрнэставіч выканаў працу сумленна, сваячасова, а выдавецтва дало на першы пачатак 200 рублёў грошай.

— Рэшту атрымаеце, як кніжка выйдзе. Чаго вам вельмі сьпяшыць. Ні мы, ні вы нікуды не ўцякаем. Будзем жывы расквітаемся — пацешылі тав. Зямеля.

— Ды што вы, мілья людзі, я і ў думках ня маю, каб ня верыць вам, а вы гаворыце гэта. Мне таксама будзе цікава, каб кніжка хутчэй вышла, каб убачыць плён свае працы, а пра грошы, дык я не бяду—адказаў тав. Зямель.

Наступілі дні сакавіка 1930 году. Ад таго часу прайшло, значыць, два гады. Як Зямель з выдавецтвам зрабіў умову на пераклад. Да гэтага часу некалькі разоў друкаваліся ў газэтах і часопісі "Польмя" абвесткі БДЗВ аб друкаванні замежнай перакладной літаратуры пролетарскіх пісьменьнікаў. Між іншым у № 6 польмя за 29 г. пісалася:

Друкуецца—Ары Барбюс "Розныя здарэнні", зборнік апавяданьняў. Пераклад з французскае мовы Ю. Зямеля.

Нарэшце, калі вышла з друку кніжка Ары Барбюса, Юры Эрнэставіч прышоў у кабінэт Івана Іванавіча і халадна прамовіў:

— М.с'ць, праз недагляд стыль-рэдактара пад маім перакладам другое прозьвішча надрукавалі. Іван Іванавіч паглядзеў кніжку і таксама халадна адказаў:

— Гэта пераклад Н. Белякоўскай, а ня ваш.

— Як ня мой, калі ў мяне ўмова, падпісаная вамі на гэты пераклад. Я за рэштай ганзару заглянуў—загарачуся ўжо Зямель.

Іван Іванавіч паглядзеў умову ды і кажа:

Процэс украінскіх контр-рэволюцыянераў

"СВУ" ставіла перад сабой мэту стварэньня фашысцкай улады

ХАРНАЎ, 27.—Паседжаньне Варжоўскага суду пачалося дытытам падсуднага Кудрыцкага навуковага працоўна Усеўкраінскай Акадэміі Навук і Інфармацыі Нейўскага мэдыцынскага Інстытуту Кудрыці быў членам мэдыцынскай групы "СВУ". Кудрыці цалкам падцвярджае тое, што гаварыў і іншыя падсудныя аб антысавецкай рабоце.

Наступным дытытваецца падсудны Чарняхоўскі, тановама прафэсар нейўскага мэдыцынскага інстытуту. Чарняхоўскі арганізаваў мэдыцынскую групу "СВУ" і кіраваў ёю. Акрамя таго, Чарняхоўскі выконваў даручэньні цэнтру "СВУ" за мяжой. Падтрымоўваў сувязь з эмігранцкімі контр-рэволюцыйнымі арганізацыямі, для гэтага Чарняхоўскі выкарыстоўваў навуковыя камандыроўкі за мяжу.

Прокурор тав. Міхайлік імнецца высьвятліць, якія менавіта даручэньні выконваў Чарняхоўскі за мяжой. Высьвятляецца, што па даручэньню Яфрэмава ён павінен быў высьвятліць пытаньне аб магчымасці адзінага эмігранцкага фронту.

Прокурор тав. Міхайлік пытае: "Вы былі адным з тых, хто выконваў працу па аб'яднаньню контр-рэволюцыйных сіл мясцовых і зарубежных"—Так, — адказаў Чарняхоўскі.

Перад ськанчэньнем дытыту Чарняхоўскі робіць суду такую заяву: "Я прызнаю, што быў да апошняга часу контр-рэволюцыянерам. Зараз я асуджана маю палітычную дзейнасьць".

Затым суд пераходзіць да дытыту падсуднага Гэрмайза. Гэта адна з сяміх ласравых фігур процэсу.

Характарызауючы контр-рэволюцый-

ную дзейнасьць "СВУ", падсудны гаворыць: што адзін з галоўных ірпаўсцей контр-рэволюцыі была школа імя Шэўчэна, другой Акадэміі Навук, трэцяй—частка коопэрацыі і нарэшце, чацьвёртай—украінская праваслаўная аўтокефальная царква.

Грамадзкі абвінавачвае тав. Любчэнка пытае: "Якая партыя дала больш за ўсё ўкраінскіх контр-рэволюцыянераў. Украінская сацыял-дэмакратыя дала Патлюру". Гэтым усё сказана, адказвае Гэрмайза. Адказваючы на пытань-

Усеўрапейскі конгрэс працоўнага сялянства

БЭРЛІН, 27. Сёньня ў Берліне адчыніўся першы ўсеўрапейскі конгрэс працоўнага сялянства, на які прыбыло 70 дэлегатаў. Конгрэс быў адчынен правадаром Ірландскага сялянства Адонэлем.

Адонэль у сваёй уступнай прамове зазначыў, што задача конгрэсу—вывучыць становішча працоўнага сялянства і выпрацаваць формы яго барацьбы супраць з рабочай клясай. З дакладам аб становішчы сялянства выступіў Вайтовіч.

— У сусьветнай гісторыі, — гаворыць Вайтовіч, — можна спаткаць телькі адзін выпадак, калі працоўнае сялянства здолела зававаць сабе поўную свабоду. Гэта—

Кастрычніцкая Рэволюцыя ў Расіі. Гэта магло адбыцца толькі таму што сялянства тут упаршыню змагалася супраць агульнага ворага у саюз з пролетарыятам і пад яго кіраўніцтвам. Гэтая барацьба і вурокі гэтага баявога саюзу паказваюць нам правільны шлях.

Вайтовіч шле ад імя Конгрэсу брат-рэскае прывітаньне працоўнаму сялянству СССР і дае ад імя ўсяго эўрапейскага сялянства клятву, што яно паследуе прыкладу сялян СССР.



Мітынг антыфашысцкай моладзі ў гор. Лейпцыгу

За бальшавіцкія тэмпы будаўніцтва!

НЕПАДРыхтоўка чарцяжоў і плянаў, НЕДАХОП будаўнічых матар'ялаў, НЕПАВАРОТЛІВАСЬЦЬ ГАСПАДАРЧЫХ ОРГАНАЎ

---ПАГРОЗА ЗРЫВУ будаўнічага сэзону

Безадкладна мобілізаваць сілы комсамолу да падрыхтоўкі да будаўнічага сэзону

Авось ды нябось...

Усё добра

Гаварыў загадчык менскага аддзяленьня Белдзяржбуду тав. ВАШАЎ. Спакойна без малейша прыметы хваляваньня, ён запэўнівае сход, што ў справе падрыхтоўкі да будаўнічага сэзону усё абстаіць добра і сэзон пройдзе, як належыць быць. Гэта першае. А потым дае лічы. А лічы — упарта рэч. Лічы сухія, шэрыя лічы здольныя сыгналізаваць небяспеку. А небяспека ёсьць.

Зьвернемся да лічбаў, дадзеных тав. Вашаў. Сёлета НА ПАБУДОВАХ МЕНСКАГА АДДЗЯЛЕННЯ БЕЛДЗЯРЖБУДУ ПАТРАБУЕЦЦА 5235 ТОН ВАПНЫ, НА СЁННЭШНІ ДЗЕНЬ МАЕЦЦА ЎСЯГО 1621 ТОНА. АРМАТУРНАГА ДРОТУ ПАТРАБУЕЦЦА 33 ТОНЫ. ПАКУЛЬ ШТО ЯГО ЗУСІМ НЯМА...

Але

ня толькі матар'ялу няма. На пабудову заводу „Комунар“ няма чарцяжоў. І ня толькі на „Комунар“, але і МАЛАДЗЁЖНЫ БУДЫНАК, УДАРНЫ ПАКАЗАЛЬНЫ БУДЫНАК 50-КВАТЭРНАГА ДОМУ НЯ МАЕ НІЯКІХ ПЛЯНАЎ І ПРОЭКТАЎ, ня кажучы аб рабочых чарцяжах.

Такое-ж становішча і на пабудовах Дому Друку, 150-кватэрнага дому і інш.

Буйнейшая пабудова — Дом Ураду — у крытычным становішчы. Яна не забясьпечана патрэбнымі матар'яламі. Не паспелі прывезьці каменныя. Галоўнейшыя будаўнічы матар'ялы — цэглы, Менскаму аддзелу адпушчана 13 мільёнаў. Патра-

Ударнікі Будвучу

На агульным сходзе менскай школы „Будвуч“ пры Белдзяржбудзе 25 лютага гэтага году па прыкладу т. т. Зйдэльмана, Брыля, Кужоўніка, Каждана, Квяткоўскага і Пархімовіча, якія стварылі першую ударную брыгаду, 34 чалавекі абвясцілі сябе ударнікамі. Гэты лік складае 83 проц. усіх вучняў школы. З таго часу, школа мае буйныя дасягненьні ў сваёй працы.

Ране: за 6 гадзін працы выраблялася 100—150 плітак, а зараз пры 4-гадзінным рабочым дні вырабляецца да 300 і болей плітак у дзень. Таксама павысілася выпрацоўка ступенек.

У вадарэводным цэху таксама маюцца вялікія дасягненьні. Зьменшыўся брак труб, праца працякае дружна. Нама, як раней было, ланькі і сваркі ў часе працы.

У бетонным цэху за апошні час

буецца 27 мільёнаў, а на пабудовы ня прывезена яшчэ ніводнае цэглы.

Мы ориентируемся приблизна...

А потым, калі вострае едкае пытаньне адносна забясьпечаньня рабочымі кадрамі і інш. разанула дакладчыка, т. Вашаў зазначае: колькі мы маем і колькі патрэбна будзе рабочых, мы напэўна ня ведаем, бо ўСЕ РАЗЬЛІКІ МЫ РОБІМ ПРЫБЛІЗНА І ОРИЕНТОВАЧНА...

У такім выглядзе знаходзіцца праца па падрыхтоўцы да будаўнічага сэзону. Засталася ўжо мала часу, а кіраўнікі пакрываюцца пляюшкай мірнага дабрабыту, ня ўскрываючы перад масай тых хібаў і недахопаў, якія маюцца ў гэтай галіне

Выступіўшы з рапартамі ўдарных брыгады ўскрываюць хваробныя зьявішчы ў справе кіраўніцтва ударнымі брыгадамі.

Равьбіць ілжэ-дабрабыт!

Комсамольскія ячэйкі да гэтага часу яшчэ далёкі ад вытворчасьці. Агульнае пакрывала дабрабыту ня ўскрываецца і не сыгналізуе сваёчасова небяспеку.

У той час, калі гаспадарнікі забясьпечваюцца голымі надзеямі, лічы сыгналізуюць небяспеку. ГЭТУ НЕБЯСПЕКУ ТРЭБА СВАЕЧАСОВА ПАКАЗАЦЬ І МОБІЛІЗАВАЦЬ УСЕ СІЛЫ НА ХУТЧЭЙШАЕ ВЫПРАЎЛЕНЬНЕ ІХ.

ЛЕО.

заўважваюцца прагулы і прытым у досыць вялікай колькасьці. У вадарэводным цэху сьпірача абстаіць лепш: тут прагулаў зусім не заўважваюцца.

Авадэмічныя заняткі ідуць слаба. Лекцыі праходзяць пры вялікім ліку адсутных. Вучні прынялі за аснову, што заняткі не абавязковы. На пытаньне сябра вучкому аб венаведаньні лекцыя, адзін з вучняў адказаў: «Усё роўна інжынерам ня буду». Такія думкі маюцца нават і ў некаторых комсамольцаў.

БРЭЙ.

Будаўнічы сэзон пачаўся



— Для таго, каб паліць будаўніцтва на пэўную вышыню, — трэба пазбавіцца ад некаторага грузу.

Дзе курсы?

Ужо прашло больш месяца з таго часу, як тлумілі, размашыстым шрыфтам на вялікіх аркушах паперы былі размалёваны аб'явы. Адна з аб'яў гаварыла, што пры саюзе будаўнікоў у г. Ленелі адчыняюцца курсы па падрыхтоўцы мастаўшчыкоў, на якіх маецца 75 месцаў і аб'ём, што адчыняюцца курсы дзевяціціх, на якіх маецца 10 месцаў.

Рабочыя завалілі саюз заявамі, але яны ляжаць і па сёньнешні дзень. Ужо прашло каля месяца пасьля назначанага тэрміну для пачатку заняткаў курсаў, але курсаў і па сёньнешні дзень няма.

Полацае акруговае бюро саюзу будаўнікоў мусіць занята распрацоўкай праграмы курсаў, ці яшчэ чым-небудзь, ад таго мабыць ня ведае, што надыходзіць новы будаўнічы сэзон 1936 г., дзе патрабуюцца гэтыя кваліфікаваныя рабочыя сілы, якіх у нас не халпае.

Е. М.

З фронту ў тыл

Набліжаецца будаўнічы сэзон. Комсамольскі колектыў Белдзяржбуду праводзіць у гэтым будаўнічым сэзоне ўдарныя маладзёжныя пабудовы, якія будуць прыкладам ударніцтва.

Белдзяржбудам ужо вызначаны пабудовы, якія будуць будаваньня выключна маладзёзью, назначан праца, зроблены прыблізны падлік рабочай сілы і матар'ялаў, якія паграбуе пабудова.

Але колектыў толькі гэтым і абмежаўся. Гэта ў той час, калі на пабудову прыходзіць вялікая маса сэзоннікаў, часта пераносачы вясковую настрой, рэальна і інш. І, бязумова, без належнага кіраўніцтва комсамольскія ўдарныя брыгады не датрымаюць сваіх абавязкаў, не апраудалі сваёго званьня.

Некаторыя сябры кімзінна-тыт-кавальнай ударнай брыгады, якая складаецца выключна з моладзі і мае вялікі працент комсамольцаў, атрымалі ад адміністрацыі пабудовы ўнівэрсытэцкага гарадка за нядбайнасьці адносіны да працы. Інстэрумэнтаў і надрому працэдурнасьці суровую вымову праз загад па пабудове.

Арматурная ўдарная брыгада, якая мае толькі аднаго не комсамольца, таксама нічым ударным не вызначаецца. Брыгада нават ня мае інструктара і хлопцы цэлымі днямі нічога ня робяць.

Цэлавая ячэйка КСМ унівэрсытэцкага гарадка гэта ведае, але ніякіх захадаў да зьлішчэньня гэтых ганебных фактаў ня прымае.

Комсамольскія Белдзяржбуду ня справіліся са сваімі задачамі і жадаюць пакінуць фронт будаўніцтва, дзе наступнае несьвідомы рабочы, рвач, праглышчы ілжэ-ударнік і інш і ісьці ў тыл на маладзёжную пабудову, дзе ня будзе гэтых перашкод.

Пытаньне ўдзелу комсамольцаў у будаўніцтве гэтым мерапрыемствам бязумова не вырашаецца. Комсамольскія Белдзяржбуду павінны стаць на чале ўдарнічага руху моладзі, не сапрэўднымі кіраўнікамі і арганізатарамі, прыцягнуць пад сьцягі ўдарніцтва шырокія масы моладзі, з якімі д'гэтуль не праводзіцца ніякай працы.

Яна павінны прыцягнуць да працы ўсю беспартыйную моладзь і разам з ёю змагацца за ўдзяльнясьць усіх пабудов, дзе працуюць комсамольцы.

Не хавачыся ад цяжкасьці ў сьценях снай ўдарнай пабудовы, а разам з усёй масай будаўнікоў, комса ольскаму колектыву неабходна правільна расставіць сваю сілу з тым, каб на кожнай пабудове былі комсамольцы-кіраўнікі і перадавікі у будаўніцтве.

І. Ш-ро.

Першая маладзёжная...

Будаўнічая моладзь будзе ўдары будынак

Недалёка ад пабудовы цукернай фабрыкі, новы парк адмежавану вялікую плошчу

На гэтым абшары моладзь пачынае будаваць будынак адмежавану

На гэтым абшары моладзь пачынае будаваць будынак адмежавану

На гэтай пабудове будзе занята 50 проц. комсамольскага складу і 15-20 проц старых рабочых. Пабудова будзе таксама забясьпечана і партыйным складам. У сярэднім у сэзоне будзе занята 100-120 чал

Пакуль што ідуць дапаможныя работы: устаноў, а сталега плоту, пабудова склепаў, падрыхтоўка матар'ялаў і г. д.

У справе падрыхтоўкі матар'ялаў аддзяленьне Белдзяржбуду ідзе насустрэч, але работадуца (Белхарчтрэст) спазьніўся з падрых-

тоўкай праектаў на 2 месяцы. На пабудове няма яшчэ патрэбных дзевятнікаў. У працы дапамагае праца суседніх пабудов (цукернай фабрыкі) тав. ГАРДОН.

Ячэйкі зь сваёго боку прыступілі да вучоту маладзёжна-рабочай сілы для забясьпечаньня будучых ударных брыгад. Пакуль што поўнае ўдарная брыгада цесьляроў у складзе 8 асоб, з якіх 3 партыйцы, 4 комсамольцы і 1 беспартыйны.

На пабудове ў будучым годзе будзе прапанаваць выпуску маладзёжнай ударнай брыгады каменна-тытканальнікаў, у колькасьці 6 асоб. Усёго каменшчынаў будзе зьявіцца 30 чалтвек. На месцы працы будзе арганізавана комсамольская ячэйка. Будуць уведзены некаторыя радыяналізатарскія мерапрыемствы, як унутраныя рыштаваныя тыпу ЦШУ, рэстаўра-мешалька і для кансольных над'емішкі.

Начарна пабудова дому, ясьляў і коопэратыву будзе скончана ў гэтым сэзоне. Трэба толькі націснуць на Белхарчтрэст, каб ён хутчэй даваў праекты і рабочыя чарцяжы, тады моладзь пакажа, што яна сапоаўды можа будаваць шпарна і добра касна.

ГЭТА ПАБУДОВА БУДЗЕ ВЯЛІКІМ ЭКЗАМЕНАМ ДЛЯ МОЛАДЗІ І МЫ ПАВІННЫ ЯЕ ПРЫВІТАЦЬ.

Л. САЛАВЕЙЧЫК.

АД РЕДАКЦЫІ: НЯ ЗУСІМ ЗГАДЖАЮЧЫСЯ З НЕКАТОРЫМІ ЎСТАНОЎКАМІ ТАВ. САЛАВЕЙЧЫКА, РЕДАКЦЫЯ „ЧЫРВОНОЙ ЗЬМЭНЫ“ СТАВІЦЬ ГЭТАЕ ПЫТАНЬНЕ НА АБГАВАРЭНЬНЕ ЧЫТАЧОЎ І ЧУКАЕ ВОДГУКАЎ НА ГЭТЫ ДОПІС.

уцягваючы ў гэтую працу старых рабочых. Неадкладна прыступіць да тэагэтычнай падрыхтоўкі надраў рабочай моладзі. Адчыніць школу будвучу. Комсамольскія ячэйка ставіць пытаньне аб канчатковым зьнішчэньні індывідуальнага вучнёўства, пры якім нават звычайна часты выпадкі эксплаатацыі вучняў.

„Лёгкай Кавалеры“ неабходна будзе зірка сачыць за ўсімі недахопамі, якія маюцца на пабудовах. Толькі пры арганізацыі мас рабочай моладзі пад сьцягамі ўдарніцтва і соцпаборніцтва намечаны план будаўніцтва будзе выкананы.

М. Марголін і Л. Эйг.

Белжылсаюз будзе..

Нарэшце

Нарэшце комсамольская ячэйка Белжылсаюзу ўзялася за працу па правярцы падрыхтоўкі да будаўнічага сэзону на пабудовах БЖС.

Ячэйка занялася пытаньнем: ці здолеем мы сваёчасова выканаць намечаныя пляны будаўніцтва. На 1936 год будаўніцтва БЖС павялічылася амаль на 100 проц. у адносінах да мінулага году. У гэтым будаўнічым сэзоне ў нас будзе будоўлі на суму 2 мільёны 450 тысяч рублёў.

На гэтыя грошы будуць пабудаваны: дом Комуны, буйны інтэрнат Комуны, клуб будаўнікоў, інстытут Леніна. З гэтых ячэй будоўлі да канца сэзону дзьве павінны быць закончаны. Акрамя таго, 800 тысяч рублёў будзе ўкладзена на жыллёвае будаўніцтва па жакта.

Пакуль што матар'ял падрыхтаваны толькі на 75 проц., але мяркуюцца, што за матар'ялам пачынаюць будзе.

Аб рабочай сіле і проэктах

Тут справа абстаіць інакш, амаль што палова прымацаў ных рабочых працуе ўжо на пабудовах Белдзяржбуду, Менбуду і інш. Белжылсаюзу патрабуецца ў гэтым сэзоне звыш 1000 чалавек. Пакуль што маецца кантрактэваных 500.

Таксама дрэнна абстаіць пытаньне з падрыхтоўкай праектаў. Адміністрацыя ня ўпэўнена, што

што ў гэтым годзе ня будзе паўтораны горкі вопыт мінулага году, калі былі гатовы чарцяжы верхніх паверхаў, а падалаў ня было.

Акрамя таго, для некаторых пабудов толькі зараз прыступілі да выпрацоўкі праектаў, гэта ў той час, калі працуе вялікіе праектнае бюро з буйным штатам.

Адміністрацыя Белжылсаюзу неабходна тэрмінова прыняць усё неабходныя захады, каб будаўнічы сэзон ня быў сарваны з прычыны недахопу кваліфікаваных кадраў. Ім трэба ведаць, што надзея на „авось“ могуць прывесьці да пагубных вынікаў. Таксама неабходна тэрмінова мобілізаваць усё сілы, з тым, каб праекты і чарцяжы былі гатовы сваёчасова.

Аб ударных брыгадах і кадрах

Дрэнна абстаіць справа з ударнымі брыгадамі. Заключаюць умовы, з якімі рабочыя не знаёмыя, у выніку чаго атрымваюцца розныя супярэчнасьці ў адносінах расцэнак.

Комсамольская ячэйка на сваім агульным сходзе выпрацавала цэлы шэраг прапановаў практычнага ўдзелу моладзі ў сэзоне. Уся моладзь пад кіраўніцтвам комсамольскай ячэйкі павінна будзе абвясняць будучы сваёчасова скончаны і



Пачынаюць прыяжджаць рабочыя-будаўнікі

КЛЯСАВА МАЦАВАЦЬ ПРОЛЕТАРСКІЯ ПОЗЫЦЫІ НА ІДЭОЛЁГІЧНЫМ ФРОНЦЕ

Бязьлітасна б'ючы па беларускім нацыянал-дэмакратызме, як галоўнай небяспецы ў адхіленьні ад генэральнай лініі партыі ў нацыянальным пытаньні—не зьмякшаць агню, на праявах асабліва небяспечнага расійскага вялікадзяржаўнага шовінізму, беларускім, яўрэйскім і іншых шовінізмах

Прызваць да парадку махровых шовіністых

Калі ўвойдзеш у Талочынскую працоўную амбулаторыю (Аршаншчына), дык зараз-жа кідаюцца ў вочы вельмі прыгожыя надпісы, але... на расійскай мове. Пры амбулаторыі выходзіць насыценная газета "Голас Медпрацаўніка", якая таксама выдаецца на расійскай мове. Апроч гэтага розныя пісьмы і офіцыйныя даведкі пішучца таксама на расійскай мове. А самое галоўнае—служачыя амбулаторыі зусім ня лічунца вывучыць беларускую мову, ад іх не пачуеш ніводнага беларускага слова. Беларуская мова не ў пашане. Трэба каму сьлед прызваць да парадку махровых шовіністых з Талочынскай амбулаторыі.

Хаднвіч.

Беларусізацыя на паперы

Беларусізацыя на Мэдфаку праводзіцца і да гэтага часу недапушчальна павольна. Трэхмесячнік беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры праходзіць міма аўдыторнага калінік, лябараторыі Мэдфаку БДУ. Беларуская мова—мова офіцыйная для некаторых студэнтаў Мэдфаку. Большасьць студэнтаў ужывае белую мову толькі на паседжаньнях і сходках і то не заўсёды. Зусім ня рэдка прэзыдыуму, ці больш сьвядамай частцы студэнцтва даводзіцца напамінаць выступаючым аб ужываньні бел-мowy.

Хаця ў дагаворы па соцспарборніцтву і красуецца пункт аб беларусізацыі, але ёсьць падстава гаварыць аб тым, што гэты пункт яшчэ застаецца толькі пунктам на паперы і ня больш.

Беларусізацыя праводзіцца казёна. Большасьць студэнтаў у штодзённым жыцьці нават і ня лічунца ужываць белую мову. Наадварот, калі асобныя студэнты пачынаюць гаварыць па-беларуску, дык гэта выклікае гіронічную, часта злую насмешку, дзякуючы чаму "сьмялячак" прымушаю гаварыць на гэтай мове, на якой гаворыць большасьць яго таварышоў—гэта значыцца на расійскай.

Ёсьць факты яшчэ больш сумныя. Профэсар выклікае студэнта на лекцыі да хворага. Студэнт пачынае сваю гутарку з хворым па-расійску. Профэсар просіць гутарыць па-беларуску, але студэнт упарта працягвае гутарыць па-расійску.

Гэты факт з усёй яскравасьцю гаворыць хто такі на сваёй ідэалёгіі гэты "пролетарскі" студэнт.

Некаторыя студэнты (Пагосьцін, Порцікаў) заданьне асыстэнта, напісанае па-беларуску, перакладлі на расійскую мову. На гэты факт профэсар Мэдфаку не рэагаваў так, як гэта надзеялася.

Наогуц кажучы, партыйныя і профсаюзыныя арганізацыі Мэдфаку здаровыя і досыць жорстка змагаюцца з іншымі варожымі



Так праводзіцца беларусізацыя на Мэдфаку БДУ

вылазкамі на факультэце, але, на бяду, на фронце барацьбы з вялікадзяржаўным шовінізмам, на фронце правядзеньня беларусізацыі, яны працягваюць не настойліваць, а мяккацеласць, што нельга інакш кваліфікаваць, як прымірэнчыя адносіны да клясава-варожых вылазак.

Юнкор.

Менск.

Кулацкаму агэнту нацыянал-дэмакрату Крукоўскаму ня месца ў савецкай школе

Ня глядзячы на тое, што аб караньнях і шкоднасьці нацыянал-дэмакратызму гаварылася ўжо ня раз, але выкладчык беломовы тав. Крукоўскі, аб якім ужо пісалася на старонках "Налескай Праўды" аб тым, што ён меў сувязь з кулакамі і ўстроіў дачку пана ў тэхнікум, — нават цяпер на першым курсе Беларускаму (Гомель) дае вывучаць вершы Цішкі Гартнага: "Работніцка-сялянская рэвалюцыя" і інш. творы, якія наскрозь прасякнуты нацыянал-дэмакратычнай ідэалёгіяй. Прычым гэтыя вершы дае вучыць як узорныя. Аб школьнасьці іх Крукоўскі нічога ня кажа таму, што ён солідарызуюцца з ідэалёгіяй і поглядамі, якія адбіваюцца ў гэтых вершах. Цыклівая камісія, зацвярджаючы заданьні, гата сама ня цікавілася зьместам вершаў. І толькі праз два месяцы Крукоўскі рабіў спробы выправіць гэтыя памылкі. Сход першых курсаў тэхнікуму, абгаварваючы гэта пытаньне, констатаваў, што Крукоўскі усё гэта рабіў сьвядома, прычым, улічваючы яго сувязь з кулакамі, а таксама ўкрыццё паноўскай дачкі, сход ухваліў паставіць пытаньне перад дырэктарам аб звязьці Крукоўскага з працы ў тэхнікуме; як клясава-варожы элемент.

Ярмак Кастусь.

"Даеш по-русски!"

Аб трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры ў нашай школе і зусім ня чуваць. З беларусізацыяй справа абстаіць дрэнна. Калі які-небудзь вучань пачынае гутарыць па-беларуску, альбо выказваецца па-беларуску на сходзе, шмаці хто над ім сьмяецца.

Калі аднойчы настаўніца грамадазнаўства пачала чытаць лекцыю на беларускай мове, нават комсамольцы пачалі выкрыкваць: "Даеш по-русски!". 180 чалавек вучняў, з якіх 100 комсамольцаў выпісваюць у яго 1 экзэмпляр "Чырвонай Зьмены" і больш ніводнай беларускай газеты і часопісі. Комсамольцы цягнуцца ў хвасьце. Комсамольская ячэйка, на чале з бюро, прымірэнча адносіцца да ўсіх гэтых праяў вялікадзяржаўнага шовінізму.

Я. Каліна.

Гомель, школа металістых.

Тут аб беломове і ня чуваць

У пасёлку Якаўлевічы (Аршаншчына) маецца суконная фабрыка, на якой працуе каля сотні, а мо' і больш рабочых. Як сярод рабочых, так і адміністрацыйна-гаспадарчага персоналу аб беларускай мове нічога ня чуваць. Насыценная "Ільлічоўка" выходзіць на расійскай мове.

Надпісы, розныя аб'явы пішучца выключна на расійскай мове. Некаторыя рабочыя ня ведаюць нават шэрагу беларускіх слоў, як слова "вытворчасць", "урад", "спарборніцтва" і г. д. Комсамольскім, партыйным і профарганізацыям заводу неадкладна патрэбна прыступіць да правядзеньня беларусізацыі на заводзе, вывучэньня беларускае мовы.

С. М.

"Політычная устаноўка настаўніцы Фідроўскай

Тыя бурныя волгункі пратэсту, якія ідуць ад усіх працоўных Беларусі супроць нацыянал-дэмакратычнага, па сутнасьці контр-рэвалюцыйнага плыня ў беларускай літаратуры; той адпор, які атрымаў нацыянал-дэмакратызм на шматлікіх дыскусіях па ўсёй Савецкай Беларусі, — тэма прагучэў і на дыспуте па кніжцы М. Зарэцкага: "Падарожжа на новую зямлю", які правозіўся ячэйкай савяцкага МББ чыгунікі.

Увесь колектыў школ Менскага вузла МББ чыгунікі рашуча выкрыў антысавецкую контр-рэвалюцыйную сутнасьць твору Зарэцкага, — гэтага аюгю ідэалёгічных вышнэй дробнага буржуа, нацыянал-дэмакрата.

Дыспут даў адзіную большаўніцкую ацэнку гэтаму твору, як сьстэме антысавецкіх, антыленінскіх поглядаў "пакрыўджанага" рэвалюцыйнага рабочага буржуа, прыпаднесеннага пролетарскаму чытачу ў мастацкай форме.

Адсюль зусім зразумела робіцца яе шчырасць, з якой яна даводзіла, што ў тым месцы, дзе Зарэцкі плача і крычыць вуснамі чэрата, ён гаворыць аб... кулаку (!?). Аб якім-жа кулаку можа гаварыць нацыянал-дэмакрат Зарэцкі, спытаемся мы ў Фідроўскай, калі ён ня прызнае клясавай дыфэрэнцыяцыі, калі ён бачыць толькі нацыянальны фронт? Справа ў тым, што якраз Зарэцкі ў гэтай-жа кніжцы прапанаваў прышчыпаўскую палітыку, аб насаджэньні кулацкіх хутароў на Мар'іноўскім калондзе.

Зусім ня дарма мусіць выступалі вучні 8 класа, школы імя Чарвякова на агульным вучнёўскім сходзе і на класным сходзе гэтай групы, дзе яны зьяўлялі аб тым, што Фідроўская тлумачыла ім, што правядзеньне трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры накіравана на перавыхаваньне кулака. Праўда, гэтае пытаньне было надзвычайна спрытна замачана прэзыдыумам школы, які ня глядзячы на ўвартыя довады вучняў, не зьяўнуў увагі на шкоднае тлумачэньне такога важнага палітычнага пытаньня, як трохмесячнік. Нам здаецца, што гэта яшчэ ня ўсё, чым можна характарызаваць погляды настаўніцы Фідроўскай. Належныя арганізацыі павінны зацкавіцца карэньнямі падобных "політычных" устано-вак.

ГРУПА КОМСАМОЛЬЦАЎ.

"Замкніся, даволі каверкаць"

На курсах па падрыхтоўцы ў ВПУ пры Вэт. інстытуце (Віцебск) часта заўважваюцца шовіністычныя праявы. Гэта яскрава відаць з таго, што калі загаворыш на беларускай мове, то табе чельмі часта адказваюць "хватит тебе со своим белорусским языком коверкаться". На лекцыі расійскай мовы я, адказваючы на запытаньне настаўніка, ня мог ясна выказаць сваёй думкі на расійскай мове і ўжыў некалькі беларускіх слоў. У адказ на гэта шэраг вучняў пачалі выкрыкваць: "Замкніся, даволі каверкаць". Другі факт. На лекцыі беломовы, калі я загаварыў па-беларуску, дык мой сябра па лаўцы Пудэль, абурваючыся абярнуўся да мяне з такімі словамі: "что-бы при мне ты больше не разговаривал по белорусски". І гэта гавораць людзі, якія рыхтуюцца стаць студэнтамі БДУ. Па-мойму вялікадзяржаўным шовінізмам, як і іншым людзям з клясава-чужымі поглядамі, ня месца на курсах, таму што з такіх людзей ня выйдзе актыўных удзельнікаў будаўніцтва пролетарскай нацыянальнай культуры.

К.

Пункт, які застаўся толькі пунктам

Тураўская сямігодка (Мазыршчына) заключыла ўмову па сацыялістычнаму спарборніцтву з Жэткавіцкай школай. Але, ня глядзячы на тое, што ў дагаворы ёсьць пункт аб рашучай барацьбе з шовінізмам і антысэмітызмам, гэтай барацьбы ў дасягковай меры няма. У Тураўскай сямігодцы факты антысэмітызму і шовінізму маюць месца і да гэтага часу.

Так, аднойчы, вучань 7-ай класа Шкурка—неўзнарок пырснуў кроплію вады на вучаніцу гэтай групы Брэгман Эстэр. Скарыстаўшы гэты падыходзячы зручны выпадак, яна пачала крычаць: "Мужык, хэм, сьвіньня і г. д.". Пры разборы гэтага, а таксама і іншых фактаў антысэмітызму і шовінізмаў, камісіяй высьветлена, што бацька Брэгман—былы гандляр і ў сучасны момант пазбаўлен выбарчых правоў. Акрамя яўрэйскага і вялікадзяржаўнага расійскага шовінізмаў у школе таксама мелі месца праявы антысэмітызму. Так, аднойчы, настаўнік па грамадазнаўству правяраў заданьне ў вучня 7 класа Радзівонава і дзякуючы непадарытанаваньні алошняга, настаўнік паставіў дрэнную адзнаку. У той-жа вечар загадчыку школы быў прынесены ліст, у якім пісалася: "Калі будзеце ставіць жывым добрыя адзнакі, а беларусам дрэнныя, тады ведайце, што вам пагражае сьмерць. Скажэце таксама ўсім настаўнікам, што іх чанае такі-ж самы лёс".

Ліст быў перададзены ў міліцыю і праз некалькі час высьветлілася, што аўтарамі гэтага ліста зьяўля-

юцца Радзівонаў (сын заможніка) і Багай Саўка, які падпаў пад уплыў Радзівонава. Хаця камісія і правелен аглід, усё факты як антысэмітызму, так і шовінізмаў высьветлены, але пасля гэтага няма дастатковай паслядоўнай барацьбы, як з праявамі антысэмітызму, так і шовінізмаў у Тураўскай сямігодцы.

А. Ч.

Патрэбен рашучы пералом

Правядзеньне трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры не знашло свайго праламленьня ў Лупалаўскай арганізацыі ЛКСМБ (Магілеўшчына), дзе на сьняжинкі дзень амаль уся работа зводзіцца да арганізацыі лікпунктаў.

Што вы будзеце гаварыць аб вывучэньні ідэалёгічнай сутнасьці нацыянал-дэмакратызму, аб працоўванні шэрагу мерапрыемстваў пролетарскай культуры ў гушчы працоўных, калі ячэйкі—Амхінічы, Нічыпаровічы, Машынакі нават не абгаварвалі пытаньня аб трохмесячніку.

Гэтыя ячэйкі напэўна збыліся, што такая важная работа датычыцца іх.

Некаторыя ячэйкі гэтага-ж раёну да правядзеньня мерапрыемстваў да трохмесячніку толькі прыступаюць.

Хаты-чытальні раёну ў справе трохмесячніку бязьдзейнічаюць, для іх мерапрыемствы трохмесячніку ня сталі справай, якая-б максымальна садзейнічала прыстасаванню працы хат да задач колгасаў.

Лупалаўская райарганізацыя павінна зрабіць рашучы пералом у рабоце па правядзеньню трохмесячніку з прыцягненьнем шырокіх колаў моладзі; прыступіць да практычнага вырашэньня і ажыццяўленьня пастаўленых задач.

Б. Ліўшыц.

Грубая мова, ці кулацкія песні?

У Смальянскай сельска-гаспадарчай профшколе (Аршанскай акругі) вялікадзяржаўны шовінізм знайшоў сабе прытулак. Большая частка вучняў стараецца гаварыць на расійскай мове, асобныя вучні, нават комсамольцы, гавораць што: "беларускі язык грубой и потому стыдно среди посторонних людей говорить по-белорусски". Былі таксама выпадкі, калі комсамольцы—вучні профшколы—не жадалі выпісаць газеты на беларускай мове, мотывуючы тым, што іх цажка (?) чытаць.

Апроч гэтага некаторыя настаўнікі таксама чытаюць лекцыі на расійскай мове.

Аб усіх гэтых фактах былі заметні ў школьнай насыценнай газэце, але як ячэйка КСМ, так і вучком на іх не зварочваюць увагі.

А. Х.

Ачысьцім комсамол ад клясава-чужога элемэнта

Чыстка комсамолу ў навучальных установах праходзіць дрэнна

Комсамольскія колектывы БДУ і іншых навучальных устаноў да чысткі не падрыхтаваліся, не прыцягнулі шырокай масы комсамольцаў, партыйцаў і беспартыйнай моладзі да ўдзелу ў чыстцы

Неабходна зараз-жа шляхам найшырэйшага разгортвання самакрытыкі і мобілізацыі ўвагі мас да задач чысткі выправіць дапушчаныя памылкі

Слаба ўдзельнічаюць комсамольцы Політасветтэхнікуму

21-га сакавіка г. г. распачалася чыстка комсамольцаў выпускнога курсу Політасветтэхнікуму.

З гэтай узделу ў чыстцы вытворчых ячэек да Політасветтэхнікуму прымацаваны: ячэйка шорнай фабрыкі, праколлектыўны трыкатажніцаў і арцель трыкатажніцаў.

Пачатак самой чысткі зрабіў дрэннае ўражаньне.

Усяго комсамольцаў у Політасветтэхнікуме 140 чал., зьявілася на першы сход па чыстцы 84 чал.

Прымацаваныя вытворчыя ячэйкі чамусьці не зьявіліся на гэты сход, яны напэўна лічылі, што іх гэта не датычыцца.

Пасьля інфармацыі старшыні камісіі аб задачах чысткі, быў за-

слухан справядачны даклад ячэйкі ЛКСМБ.

Здавалася, што на падставе шырокай большаўскай самакрытыкі разгортваюцца спрэчкі па дакладу аб рабоце ячэйкі, але аказалася зусім так.

Комсамольцы Політасветтэхнікуму зусім не жадалі выказацца, мотывуючы тым, што нядаўна слухалі даклад комсамольскага колектыву. Тады пачуліся выкрыкі: „давайце прыступаць да правэркі кожнага комсамольца“. І толькі пасьля выступленьня старшыні камісіі аб неабходнасьці разгортваньня спрэчак выказаліся 4 чалавекі.

Прамоўцы адзначылі, што комсамольцы апошняга курсу Політасветтэхнікуму добра працуюць

на вытворчасьці, куды яны прымацаваны і што на практычнай рабоце ў час зімовых вакацый комсамольцы сябе апраўдалі.

Слаба разгортнута работа па 3-х месячніку беларускай пролетарскай культуры і зусім бязьдзейнічаюць ударныя і ініцыятыўныя групы пры ячэйцы.

На гэтым-жа сходзе прашлі праверку 3 комсамольцы, дзе актыўнасьць была крыху большая, чым па дакладу ячэйкі, але гэтак сама недастатковая.

Комсамольцы Політасветтэхнікуму і прымацаваных вытворчых ячэек павінны расказаць і дапамагчы камісіі пасьпяхова справіцца з ускладзенымі на яе задачамі.

Б. Ліўшыц.

УБОСТВА ФІЛЁЗОФІІ ЧУЧКО І РУЗІНА

Кожнаму комсамольцу зараз прад'яўляецца патрабаваньне ўмець разьбірацца ў тых складаных палітычных абставінах, якія мы перажываем у сучасны момант.

Гэта абавязвае кожнага комсамольца і асабліва актывістага свае часова рэагаваць на праявы опартуністычных хістаньняў і розных неразумных асабліва апошніх пастаноў партыі. А гэтыя неразумныя маюць месца ў ячэйцы ЛКСМБ пэдфаку БДУ (Менск).

Вось, напрыклад, комсамалец 4-га курсу Чучко—выкладчык грамадзнаўства, кажа: „Скрыўленьні мелі месца па ўсім Саюзу. ЦК аб іх ведаў і тав. Сталін добра ведаў: але думаў, што так абдызена, але убачылі, што справа дрэнна абстаіць, вась і зьмянілі курс—выпусьцілі новы статут арцелі, Сталін надрукаваў свой артыкул дзе-ля большага падкрэсьліваньня сваіх думак“. Чучко робіць параўнаньне апошніх пастаноў партыі з палітыкай пераходу ад ваеннага камунізму да нэпу. Гэтыя разважаньні ёсьць разважаньні прыхільна-опартуністычных аб тым, што курс узяты нашай партыяй быў несправядлівы, аб чым правыя заўсёды гаварылі. Гэтымі разважаньнямі Чучко робіць дзьве памылкі.

Ён пераносіць мясцовыя скажэньні на ЦК і тым самым абдывае якраз думкі кулацтва і замежнай буржуазіі, якія са сктуры лезуць вон, каб давесьці існаваньне гэтага „адступленьня“.

Па-другое, замазвае той сапраўды вялікі пералом, які мы маем за апошні год у сувязі з нашымі вялікімі посьпехамі. Што гэта факт не адзінаковы сьведчыць тое, што гэтыя размовы Чучко чуў шмат комсамольцаў, але ніхто ня даў яму рашучага адпору, акрамя сэкратара колектыву т. Касцюковіча, які належным чынам кваліфікаваў усе яго разважаньні.

Вось другі факт. Комсамалец т. Гацько атрымаў з дому ліст аб

тым, што бацькі яго абкладзены індывідуальна. Ведаючы, што гаспадарка яго бацькоў сярэднякая, ён запрасяў у раёне аб прычынах абкладаньня. РВК адказаў, што гаспадарка сярэднякая, абкладзена яна з-за перапродажу каня з спекуляцыйнымі мэтамі. Тады тав. Гацько падае аб гэтым заяву ў бюро ячэйкі і піша ліст у сельсавет, што ён парывае з бацькамі. Бюро ячэйкі яго выключае з комсамолу з наступнай формулёўкай: „3 комсамолу выключыць, як выхадца з сацыяльна-чужога асяродзьдзя (?), у ВДУ пакінуць, як сумленнага і адданнага працаўніка, выявіўшагася на грамадзкай працы“ (!!!)

Бюро колектыву гэтае скрыўленьне выправіла і аднавіла тав. Гацько.

Цікава, як расцьвітае гэты факт сэкратар ячэйкі Рабфаку т. Дуброўскі. Ён ня толькі не прызнае памылкі, але кажа: „Раней яго трэба было выключыць, а цяпер яго трэба аднавіць“. Як быццам за тры тыдні зьмянілася палітыка партыі да розных колаў сялянства.

Сваімі разважаньнямі тав. Дуброўскі ізноў падтрымлівае шкодную думку аб нейкіх двух перыодах да і пасьля артыкулу Сталіна і ўзаконьвае старыя памылкі.

Але ня толькі вышэйпамянёныя факты сьведчаць аб тым, што ў ячэйцы ня ўсё добра з разуменьнем апошніх пастаноў партыі.

Думка аб тым, што ў палітыцы партыі раней была нейкая недагаворнасьць, што ня было ў яе дастатковай іскравасьці, вельмі распаўсюджана ў ячэйцы.

Партыйная і комсамольская арганізацыі павінны зараз-жа рэагаваць на гэтыя зьявішчы і прыняць належныя захады.

Вышэйадзначаныя моманты сьведчаць аб тым, што ў надходзячай чыстцы комсамолу правэрка палітычнага твару комсамольцаў павінна займаць адно з галоўнейшых

месца, таму што нельга сабе ўявіць, каб комсамалец, нічога не разумеючы ў палітычных абставінах, змог бы правільна працаваць, праводзіць правільную лінію партыі.

Гэта прымушае нашы комсамольскія органы палыходзіць з дастатковай сур'ёзнасьцю да падбору праверачных камісій.

Першае пасяджэньне па чыстцы ячэйкі комсамолу Правагасу гаворыць аб тым, што праверачныя камісіі ў некаторых мясцох ня добра падобраны, так, напрыклад, тав. Рузін—член камісіі—на пасяджэньні па чыстцы задае наступныя пытаньні:—ШТО НОВАГА, ЯКОЕ КАРЭННЫМ ЧЫНАМ МЯНЯЕ СТАРОЕ, МЫ МАЕМ У АПОШНІЯ ДВА ТЫДНІ? Адказ, які далі тав. Рузіну задаволіў яго, а адказ гэты быў: „Артыкул т. Сталіна і статут арцелі“.

Бальш таго, тав. Рузін лічыць, што самае важнае ў „новым“ статуте гэта пункт аб дапушчэньні выключэньня ў адносінах да некаторых кулакоў. У іх ён бачыць нешта, карэнным чынам мяняючае нашы адносіны да кулакоў.

Такім чынам аказваецца, што „карэнныя зьмены“ у нас былі не ў перыяд пераходу ад палітыкі абмежаваньня кулака да палітыкі ліквідацыі яго як клясы на грунце сучаснай калектывізацыі, а цяпер—„новым“ статутам арцелі. (Ён нават ня ведае, што раней ня было статуту, а праект яго. Н.).

Застаецца запытаць у тав. Рузіна, як цяпер ён сабе ўявіць палітыку ліквідацыі кулацтва, як клясы, мазьбіць ён лічыць яе „зьмененай“, у сувязі з новым статутам? Гэтка грубая памылка разважаньня аб нейкай „карэннай зьмене“, якая ў нас адбылася, недапушчальна з боку сябра камісіі.

Такімі пытаньнямі комсамольцы толькі будуць дезарыентаваны і чыстка, замест выхаваньня, будзе мець адмоўнае значэньне. Н.

„Мы людзі будучага і адваюем яго“

26-га сакавіка скончыўся зьліт ударнікаў Залінейнага раёну. Ён наменіў далейшыя шляхі заводу імя Леніна, заклікаў падрыхтавацца да гадавіны соцнаборніцтва, якое адбудзецца 1-га мая.

Мясцома прэміявалі сваіх лепшых ударнікаў зборамі твораў Леніна, радыё-прыёмнікамі, фото-апаратамі і г. д. Лепшая ударная брыгада атрымала пераходны сьцяг.

Палову часу працы зьліту занялі прывітаньні і рапарты, якія паказалі недахопы і дасягненьні па сацыялістычнаму сьнаборніцтву ў Залінейным раёне.

Рапарт фабзавучнікаў закончыўся: „Мы людзі будучага і адваюем яго“.

Тэхнікі бярэцца выканаць пяцігодку ў тры з паловай гады. Адна рабочая брыгада ўпэўнівае выканаць пяцігодку ў тры гады.

Усё гэта паказвае, што мы ўсёй рабочай масай гіганцкімі крокамі ідем да сацыялізму. У. П.



НА ЗДЫМКУ: Комсамольны-ударнікі заводу імя Леніна падшэфілі авіа-брыгадзе.

Наперакор кулакам...

Вёскі, раёны і акругі пераходзяць на сучасную калектывізацыю. Кулакі ўсімі сіламі дамагаюцца агітаваць супроць колгасаў для чаго часта падкуліваюць грашма і хлебам адсталыя колы сялян.

Ва ўваравіцкім раёне Гомельскай акругі, Ліпскі с-с. кулак Дзегіяроў Пракоп і Зьмітрок заклікалі да сябе бедняка Казлоўскага Зьмітрака, паілі самагонкам і прасілі, каб той агітаваў супроць колгасаў, абяцаўшы заплаціць яму 100 рублёў і 20 пудоў хлеба. Т. Казлоўскі расказаў аб гэтым на бядняцкім сходзе.

Бедната ўзняла хадайніцтва перад Уваравіцкім РВК аб высылцы з раёну колгасу 30 сямей кулакоў. Пры актыўным удзеле батрацкіх бядняцкіх і сярэдняцкіх колаў вёскі, даўшы рашучы адпор кулацкай агітацыі, Ліпскі сельсавет скончыў сучасную калектывізацыю. Селькор.

Плешчаніцкі, Акалоўскі і Прусаўскі сельсаветы—у баку ад клясавай барацьбы

З правядзеньнем сучаснай калектывізацыі раёну клясавай барацьбы яшчэ больш узмацняецца. Варожыя элемэнт вёскі вядуць барацьбу супроць калектывізацыі. Між тым многія сельсаветы стаяць у баку ад калектывізацыі і клясавай барацьбы, асабліва Плешчаніцкі, Акалоўскі, Прусаўскі. У гэтых саветах сябры ня толькі ня ідуць у калектывы, але самі выступаюць супроць калектывізацыі.

Увесь комсамольскі актыў мобілізаваны на гэту працу, створаны брыгады, комсамольцы праводзяць

батрацка-бядняцкія сходы моладзі, беднаты і жанчыні. Як і трэба было чакаць варожыя элемэнт даюць сябе знаць, але бедната, батрацтва і сярэдняцтва выступаюць і выкрывае падкулачнікаў.

Адмоўным бокам у гэтай рабоце ячэек, зьяўляецца пасьпэўна ўдзел груп „лёгкай кавалерыі“, нават ня зроблена налёту на сельсаветы, дзе старшыні і сэкратары—замоўныя сярэднія, а пра другія ўстаноўны і гаворыць няма чаго. В. Чачотка.

Паведамленьні

У нядзелю, 30-га сакавіка, а 7-й гадзіне увечары, у памяшканьні Беларускага адбудзена нарада выбраных на прадрывемствах аглядавых камісій і рабочых брыгад—па правядзеньню агляду грамадзкага харчаваньня. Парадак дню: 1. Доклад тав. Сяргеява аб задачах камісіі і брыгад у аглядае. 2. Бягучыя справы. Запрашаюцца прадстаўнікі коопэрацыйных, профсаюзнавых арганізацый, Беларускага, ВСНГ, дактары і спецыялісты, вылучаныя саюзам Мэдсанпрацы і Савгандльскага чына.

30 сакавіка, а 7 гадзіне увечары ў клубе друкар-у (Ленінская, 13) адбудзецца АГУЛЬНА-ГАРАДЗКІ СХОД ФІЗКУЛЬТУРнікаў. Будзе зроблен даклад аб выніках усебеларускай міжсаюзнай фізкультурнай канфэрэнцыі. Інструктары фізкультурных гурткоў адзначыць аслабляюцца, пасьля доклада—МАСТАЦКАЯ ЧАСТКА.

Адзіны рэдэктар Рэдкалегія

УВАГА! УВАГА!

Хто рыхтуецца ўдзельнічаць ва ўсебеларускай экскурсіі, якая арганізуецца газ. „Чырвоная зьмена“ па маршруту: Гомель-Кіеў-Днепрабуд,—сьпяшайся падаць заяву!

ПАМЯТАЙ, ШТО ПРЫЁМ ЗАЯЎ БУДЗЕ СПЫНЭНЫ 10-га красавіка.

Заявы і грошы перасылаюць па адрасу: г. Менск, Комсамольская, 25. Зіскурыцьна камісія газэты „Чырвоная зьмена“.

Хроніка МОПР'у

Да дня 1-га мая

Менакружком МОПР'у рыхтуецца да міжнароднага дня пролетарскай солідарнасьці—1-га мая. 1-га і 2-га мая будзе праведзен па г. Менску скарбонны збор з „Чырвонай кветкай“ на карысьць ахвяр фашызму. Таксама рыхтуецца мастацкі карнавал, які жывымі дыяграмамі-экспанатамі будзе характарызаваць уздел МОПР'у ў сацыялістычным будаўніцтве, вынікі інтэрнацыянальнай работы мопраўскай арганізацыі, дапамогу МОПР'у змагаром рэвалюцыі і іх сям'ям, белы тэрор і фашызм. У карнавалі і скарбонным зборы прыме ўдзел каля 600 чалавек актывістых.

Да двухтыднёвіна вярбоўні комсамольцаў у МОПР

ЦК МОПР'у Беларусі камандыруе членаў ЦК у Гомельскую, Віцебскую і Магілёўскую акругі для правэркі ходу двухтыднёвіна вярбоўкі комсамольцаў і рабоча-сялянскай моладзі ў рады МОПР'у. У хуткім часе выйдзе з друку зборнік (выданьне ЦК МОПР'у Беларусі) 15-цітысячным тыражом пад назвай: „Комсамольцы і рабоча-сялянская моладзь, уступайце ў МОПР“.

Агульны сход саматужнікаў

Менакружком МОПР'у разам з Беларуска-саюзам і таварыствам саматужнікаў склікаюць на 5-га красавіка ў клубе саматужнікаў агульна-гарадзкі сход саматужнікаў і членаў МОПР'у па пытаньню інтэрнацыянальнай работы сярод саматужнікаў і аб далейшых задачах МОПР'у.

Чырвонаяармейская канфэрэнцыя МОПР'у Менскага гарнізону

Менакружком МОПР'у склікае на 6 красавіка чырвонаярмейскую мопраўскую канфэрэнцыю Менскага гарнізону з узделам дэлегатаў ад раёнаў Менскай акругі. На парадку дня канфэрэнцыі стаяць пытаньні аб новых формах і мэтадах работы ў сувязі з рэканструкцыйным перыодам і аб інтэрнацыянальнай рабоце сярод членаў МОПР'у. Модус прадстаўніцтва—1 дэлегат на 15 членаў МОПР'у.

Вылучылі 14 брыгад

Вучні Дукорскай сямігадовай школы арганізавалі 14 брыгад па 20 чалавек у кожнай для практычнага ўдзелу ў кампаніі перавыбару саветаў. Брыгады прымацаваны да перавыбарчых пунктаў. Галоўная задача брыгады: абвясчэньне населініцтва аб сходзе, маляваньне лэзунгаў, падрыхтоўка памяшканьня і наладжваньне мастацкай часткі сходаў.

Фрыд.

Членскі білет для юных прыхільнікаў МОПР'у

ЦК МОПР'у Беларусі паставіў надрукаваць 200 тысяч членскіх білетаў для юных прыхільнікаў МОПР'у (піонэраў, вучняў і дзяцей), сярод якіх за апошні час наглядаецца значны рух і зацікаўленасьць да справы МОПР'у.